

АФРЫКАНСКІЯ ПЕРСПЕКТЫВЫ

Нігерыя можа стаць нашым новым стратэгічным партнёрам

Беларусь плануе стварыць зборачныя вытворчасці ай-чыннай тэхнікі ў Нігерыі. Ёсць перспектывы ўзаемадзяння таксама і ў сферах вытворчай кааперацыі і гандлю. Гэтыя і многія іншыя пытанні абмеркаваў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір МАКЕЙ з прэзідэнтам і міністрамі Нігерыі падчас першага за гісторыю двухбаковых стасункаў афіцыйнага візіту ў гэту краіну.

ГУДЛАКА ДЖАНАТАНА ЗАПРАСІЛІ Ў БЕЛАРУСЬ

Як паведамілі ў прэс-службе МЗС, у склад нашай дэлегацыі ўвайшлі прадстаўнікі Міністэрства замежных спраў, Беларускай гандлёва-прамысловай палаты, Мінскага аўтамабільнага завода, Мінскага трактарнага завода і іншых беларускіх прадпрыемстваў.

У рамках візіту кіраўнік беларускага знешнепалітычнага ведамства быў прыняты прэзідэнтам Нігерыі Гудлакам Джанатанам. Падчас гутаркі яны абмеркавалі пытанні актывізацыі двухбаковых сувязяў у палітычнай, гандлёва-эканамічнай, ваенна-тэхнічнай і іншых сферах. Уладзімір Макей перадаў кіраўніку Нігерыі асябістае пасланне Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка з запрашэннем наведаць Беларусь.

Міністр замежных спраў нашай краіны сустрэўся і са сваім нігерыйскім калегам — Амінам Валі. Кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў дамовіліся аб далейшым развіцці ўзаемадзяння паміж краінамі ва ўсіх сферах, каб вывесці супрацоўніцтва на ўзровень стратэгічнага партнёрства. Прынята рашэнне аб аператыўным разгледзе праектаў пагадненняў аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і аб заахвочванні і ўзаемнай абароне інвестыцый, якія знаходзяцца на разгледзе нігерыйскай боку. Кіраўнік беларускага МЗС падрабязна прайнфармаваў калегу аб планах нашай краіны па стварэнні зборачных вытворчасцяў беларускай трактарнай, сельска-

гаспадарчай і аўтамабільнай тэхнікі ў Нігерыі.

Падчас сустрэчы з саветнікам па нацыянальнай бяспекцы Нігерыі абмяркоўваліся перспектывы стасункаў краін у ваенна-тэхнічнай сферы. Бакі канстатавалі, што адным з небяспечных глабальных выклікаў, якія стаяць сёння ў міжнародным парадку дня, з'яўляецца міжнародны тэрарызм. Дасягнута дамоўленасць у рамках двухбаковых адносін аб больш цесным ўзаемадзянні па барацьбе з ім, а таксама аб шчыльным ўзаемадзянні ў шматбаковым фармаце.

Вялікай папулярнасцю ў Нігерыі з часоў існавання Савецкага Саюза карыстаюцца беларускія трактары і грузавая аўтатэхніка. У некаторых рэгіёнах краіны беларускія трактары працуюць з 1980-х гг.

Знаходзячыся ў Нігерыі, Уладзімір Макей правёў «круглы стол» з удзелам прадстаўнікоў беларускіх экспарцёраў, афіцыйных дылераў айчынных прадпрыемстваў у Нігерыі, а таксама нігерыйскіх дзелявых колаў. Па інфармацыі прэс-службы Міністэрства замежных спраў, былі абмеркаваны перспектывы далейшага развіцця гандлёва-эканамічных адносін паміж дзвюма краінамі, пытанні выхаду на канкрэт-

ныя двухбаковыя праекты, а таксама асобныя праблемныя пытанні экспарту беларускай прадукцыі ў Нігерыю. У рамках «круглага стала» адбылося падпісанне пагаднення аб супрацоўніцтве паміж Беларускай гандлёва-прамысловай палатай і Нігерыйскай асацыяцыяй гандлёва-прамысловых, горназдабыўных

Важнымі складнікамі бюджэту Нігерыі з'яўляюцца турызм і... кіно.

і сельскагаспадарчых палат. Пагадненне прадугледжвае актывізацыю работы па падрыхтоўцы і правядзенні ўзаемных візітаў дзелявых колаў, пошуку гандлёва-эканамічных партнёраў, абмену камерцыйнымі прапановамі.

НАФТА, СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА І... КІНО

Федэратыўная Рэспубліка Нігерыя ў апошнія гады здзіўляе эканамістаў і палітолагаў імклівым ростам валавога ўнутранага прадукту і паступовым ростам уплыву на палітыку рэгіёна. Летась эканоміка гэтай краіны стала найбуйнейшай у Афрыцы, за адзін 2013 год яе ВУП вырас амаль на 90%! Сёння Нігерыя па гэтым паказчыку займае 26 месца ў свеце, яшчэ адно намаганне — і яна дагоніць краіны Вялікай дваццаткі.

Найбольш прыбытковым сектарам эканомікі дзяржавы з'яўляецца нафтавы. Нігерыя — адзін з асноўных пастаўшчыкоў гэтай сыравіны ў Заходнюю Еўропу, таксама яна займае пятае месца па пастаўках нафты ў ЗША. Акрамя гэтага, у краіне здабываюць вугаль, волава, калумбіт. Раз-

віваецца сельская гаспадарка — менавіта ў ёй занята большая частка працоўных у краіне. Па гэтай прычыне будаўніцтва беларускіх зборачных вытворчасцяў сельскагаспадарчай тэхнікі прынясе прыкладна аднолькавую карысць і нам, і нігерыйцам.

Важнымі складнікамі бюджэту Нігерыі з'яўляюцца турызм і... кіно. У краіне ёсць трапічныя лясы, саваны, вадапады, мноства аб'ектаў, якія маюць культурнае і гістарычнае значэнне. Аднак людзям, якія імкнуцца да афрыканскай экзатыкі, неабходна памятаць: шэраг рэгіёнаў краіны пакутуе ад недахопу электраэнергіі, дрэннай якасці дарог і бруднай пітной вады. Што да кінематаграфіі, Нігерыя знаходзіцца на другім месцы ў свеце па колькасці поўнаметражных фільмаў, што выпускаюцца, саступаючы толькі Індыі. Нігерыйскую кінаіндустрыю па аналогіі з Галівудам называюць Налівудам. Сярэдні кошт вытворчасці поўнаметражнай кінастужкі ў Нігерыі складае каля 15 тыс. долараў, вялікай папулярнасцю там карыстаюцца баевікі з простым сюжэтам.

АФРЫЦЫ ПАТРЭБНЫ ТРАКТАРЫ

Беларускае пасольства ў Абуджы, сталіцы Нігерыі, было адкрыта ў 2011 годзе. На прэс-канферэнцыі, якую Уладзімір Макей правёў для вядучых СМІ гэтай краіны, міністр замежных спраў назваў Нігерыю «акном» для Беларусі ў рэгіён Заходняй Афрыкі.

— Нашы эканомікі з'яўляюцца ўзаемадапаўняльнымі, — падкрэсліў у сваім выступленні Уладзімір Макей. — У Беларусі ёсць добра развітая прамысловасць. Мы вырабляем трактары, седлавыя цягачы, грузавыя аўта-



мабілі, кар'ерныя самазвалы, сельскагаспадарчую тэхніку. У нас дастаткова вопыту ў сферы высокіх тэхналогій. Такім чынам, існуе мноства відаў прадукцыі, якую мы вырабляем і ў якой мае патрэбу Нігерыя. У той жа час у вас ёсць шмат тавараў і прадукцыі, у якіх мае патрэбу Беларусь.

Пакуль што асноўнымі экспарцёрамі ў гэту краіну з'яўляюцца Беларуска калійная кампанія, Беларускі металургічны завод, Мінскі аўтамабільны завод, «Белшына». «Гродна Азот», а таксама прадпрыемствы канцэрна «Белдзяржхарчпрам»... Аснову беларускага экспарту ў Нігерыю на працягу апошніх гадоў складаюць нафтапрадукты, калійныя і азот-

ныя ўгнаенні, паліграфічная прадукцыя, прадукцыя прыборабудавання. Вялікай папулярнасцю ў Нігерыі з часоў існавання Савецкага Саюза карыстаюцца беларускія трактары і грузавая аўтатэхніка. У некаторых рэгіёнах краіны беларускія трактары працуюць з 1980-х гг. Грунтуючыся на гэтым факце, наша пасольства яшчэ ў 2012 годзе ініцыявала прапрацоўку праекта па стварэнні зборачнай вытворчасці беларускай трактарнай тэхнікі на тэрыторыі гэтай афрыканскай дзяржавы. З Нігерыі ж мы завозім каўчук, какава-бабы, садавіну, спецыі, расліны для касметычнай і фармацэўтычнай прамысловасці, скуру.

Надзея ЮШКЕВІЧ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ТОРГОВ

Наименование (описание) имущества и его стоимость	Лот № 1. Изолированное помещение — торговое помещение, с инв. № 200/D135301, общей площадью 124,4 м.кв., стоимостью 1 297 886 000 бел. рублей.
	Лот № 2. Пресс для установки кнопок DEP-2, инв. № 8190, стоимостью 2 485 280 бел. рублей.
	Лот № 3. Прямострочная машина FY3800B, с инв. № 8069, стоимостью 1 684 619 бел. рублей.
	Лот № 4. Швейная машина без мотора FY600-1, с инв. № 8150, стоимостью 1 380 622 бел. рубля.
	Лот № 5. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8131, стоимостью 744 918 бел. рублей.
	Лот № 6. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8132, стоимостью 744 918 бел. рублей.
	Лот № 7. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8133, стоимостью 744 918 бел. рублей.
	Лот № 8. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8134, стоимостью 744 918 бел. рублей.
	Лот № 9. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8135, стоимостью 744 918 бел. рублей.
	Лот № 10. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8136, стоимостью 744 918 бел. рублей.
	Лот № 11. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8137, стоимостью 744 918 бел. рублей.
	Лот № 12. Комплект для ВТО Comelc инв. № 8148, стоимостью 2 995 487 бел. рублей.
	Лот № 13. Пресс для выдачи горячих напитков COLIBRIC5 AF-R/RUSQ, с инв. № 8179, стоимостью 9 291 605 бел. рублей.
	Лот № 14. Машина швейная Siruba 737K-504M2, с инв. № 8183, стоимостью 5 159 047 бел. рублей.
	Лот № 15. Швейная машина GP5-1, с инв. № 8102, стоимостью 1 154 043 бел. рубля.
	Лот № 16. Машина швейная Siruba 737K-504M2, с инв. № 8183, стоимостью 5 159 047 бел. рублей.
	Лот № 17. Швейная машина (комплект) SUZUKI, с инв. № 8147, стоимостью 16 355 592 бел. рубля.
	Лот № 18. Плоскошовная машина кл.31016-02BB, инв. № 8207, стоимостью 1 654 661 бел. рубль.
	Лот № 19. Автомобиль ВАЗ 11183, гос. № 7616AX-2, инв. № 8065, стоимостью 12 766 470 бел. рублей.
	Лот № 20. Автомат для выдачи горячих напитков COLIBRIC5 AF-R/RUSQ, с инв. № 8179, стоимостью 9 291 605 бел. рублей.
Собственник (владелец) имущества	ОАО «Витебский рассвет» (УНН 390143025)
Местонахождение (адрес) имущества	Лот № 1: г. Витебск, ул. Космонавтов, 13-826; Лот № 2–12: г. Витебск, ул. Суворова, 6; Лот № 13–14: г. Витебск, пр. Фрунзе, 72; Лот № 15: г. Витебск, ул. Космонавтов, 13; Лот № 16–20: г. Витебск, ул. Я. Купалы, 6
Наличие обременений	Лот № 1: залог ЧПТУП «Промышленный трикотаж»; Лот № 2–20: залог ОАО «Белинвестбанк»
Место (адрес), дата и время проведения торгов	07.10.2014 в 11.00 г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320
Справочная информация об организаторе торгов	Управление принудительного исполнения главного управления юстиции Витебского облисполкома 210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 34. Судебный исполнитель Ильющенков Алексей Александрович, тел./факс (80212) 607106, начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, тел. (80212)600975
Условия и порядок проведения торгов	Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов обязано: 1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества, предусмотренных законодательством. 2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имущества (по каждому лоту) на депозитный счет Главного управления юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 филиале ОАО СБ «Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, не позднее 11.00 06.10.2014 г. Минимальная величина первого шага – 5% от первоначальной стоимости лота. В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется покупателем имущества.

УРАЧАМ — АД ПАЛІЦЭЙСКІХ

У сераду па тэрыторыі Беларусі прайшла міжнародная паліцэйская гуманітарная калона «Moto for peace». Удзельнікі прабегу — афіцэры паліцыі Італіі, Іспаніі, Германіі, Бельгіі, Нарвегіі, Расіі, Турцыі, Лівіі, Эквадора — такім чынам удзельнічаюць у акцыі «Урачы на матацыклах у Непале», якая стартавала 31 жніўня ў Рыме.

Паліцэйскія праехалі праз Аўстрыю, Чэхію, Польшчу, а пасля Беларусі накіруюцца ў Расію, Казахстан, Кыргызстан, Кітай і ўрэшце ў Непал. Фініш у Катманду запланаваны на 21 кастрычніка. За 53 дні падарожжа давядзецца пераадолець каля 14 тысяч кіламетраў.

Бернарда Летурэ, супрацоўнік нацыянальнай італьянскай паліцыі, які служыць у Рыме і з 2001 года з'яўляецца прэзідэнтам гуманітарнай матацыклетнай арганізацыі, кажа, што падобныя сусветныя туры скіраваны на падтрымку насельніцтва, якое пражывае ў неспрыяльных умовах. Сёлета гуманітарная місія заключаецца ў перадачы ўрачам Непала 10 матацыклаў і медыцынскага абсталявання. Расходы цалкам пакрываюцца самой арганізацыяй «Moto for peace» за кошт узносаў яе заснавальнікаў — супрацоўнікаў нацыянальнай італьянскай паліцыі, а таксама іншых членаў з ліку прадстаўнікоў Еўропы і Афрыкі.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ЭЛІТАРНАЯ ШКОЛА ДЛЯ ЮНЫХ МАТЭМАТЫКАЎ

У Беларускім дзяржаўным універсітэце адкрываецца новы адукацыйны сезон «Школы юнага матэматыка».

Гэта бясплатныя вучэбныя курсы, якія арганізуюцца механіка-матэматычным факультэтам БДУ для розных катэгорый школьнікаў. Так, вучні 5—8 класаў зможуць падрыхтавацца да рэспубліканскага матэматычнага конкурсу «Кенгуру» і алімпіяд. Для старшакласнікаў прадугледжаны заняткі па вывучэнні школьнай праграмы на паглыбленым узроўні і падрыхтоўцы да паступлення на факультэты матэматычнага профілю. Выпускнікі школ зможуць удаканаліць свае веды і ўменні ў рашэнні задач цэнтралізаванага тэсціравання і стаць удзельнікам вочнай алімпіяды па матэматыцы «Абітурыент БДУ». Дарэчы,

прызёры гэтых спаборніцтваў пры роўнай колькасці набраных балаў будуць мець пераважнае права пры залічэнні на любую спецыяльнасць механіка-матэматычнага факультэта.

Навучаць школьнікаў будуць выкладчыкі механіка-матэматычнага факультэта. Заняткі арганізуюцца раз на тыдзень па суботах у аўдыторыях галоўнага корпуса БДУ. Запіс на курсы да 20 верасня. Новы навучальны год «стартуе» ў школе 27 верасня.

Надзея НІКАЛАЕВА.

ПАРУШАЛЬНИКАМ МЯЖЫ АКАЗАЛАСЯ... КАРОВА

На ўчастку Брэсцкай памежнай заставы спрацаваў сігналацыйны комплекс. Прыбыўшы на ўчастак, вартавыя мяжы ўбачылі на кантрольна-следавой паласе карову, якая хадзіла вакол агароджы.

Як высветлілася пазней, рагуля адбілася ад статка на тэрыторыі суседняй Польшчы, перайшла дзяржаўную мяжу і аказалася ў Беларусі. У той жа дзень у прысутнасці польскіх калег беларускія памежнікі перадалі рагатую «парушалніцу» шчасліваму жыхару адной з памежных польскіх вёсак. Як заўважылі ў прэс-службе Чырванасцяжнай памежнай групы імя Ф. Дзяржынскага, рагатыя, хвастатыя, ікластыя «парушалнікі» становяцца звычайнай справай на мяжы. Дзікіх жывёл, вядома, не затрымліваюць, яны свабодна выбіраюць сабе краіну пражывання. А вось свойскіх часам даводзіцца «дэпартаваць» і перадаваць у рукі гаспадара.

Яна СВЕТАВА.

ПАВЕТКА ЎПАЛА НА ПЕНСІЯНЕРКУ

У Навагрудскім раёне відавочцы выратавалі пажылую жанчыну, на якую абрынулася паветка для дроў.

Удзень на тэрыторыі прыватнага дома ў вёсцы Несутычы праводзіўся дэмантаж гэтага самага навеса памерам 3х5 метраў. І пад завалам аказалася пенсіянерка... Да прыбыцця падраздзяленняў МНС жанчыну дасталі суседзі. Пацярпелую шпіталізавалі ў Навагрудскую цэнтральную раённую бальніцу з падазрэннем на пераломы і пашкоджанне пазваночніка.

Сяргей РАСОЛЬКА.